

ческую значимость в прогнозировании инновационных показателей имеют Дельфийский метод и метод морфологического анализа.

#### Секция 14

### ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

*В.М. Бароуская  
БДУ(Мінск)*

#### ФІНАНСАВАННЕ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОУ У ГОРДЗЕ МІНСКУ (1919—1920 гг.)

Негатыўныя моманты вясінных дзеянняў польска-савецкай вайны 1919—1920 гг. і польскай акупацыі адпаведным чынам уплывалі на агульнае развіццё аддукцыі ў гэты перыяд. Амаль усе навучальныя ўстановы краю апынуліся ў вельмі складаным эканамічным становішчы. Лёс большасці з іх залежыў ад дамінуючай формы фінансавання: дзяржаўнай або прыватнай.

Палова навучальных установы Мінска ў 1919—1920 гг. знаходзілася на ўтрыманні дзяржаўных структур польскага акупацыйнага апарата кіравання, прадстаўленага Галоўным упраўленнем усходніх земель. Вырашэннем розных аддукцыйных пытанняў займаліся спецыяльна прызначанныя школьнія інспектары, якія працавалі пры акруговым ці павятовым камісарыяце. У абавязкі школьнага інспектара ўваходзіў кантроль за навучальнымі прадэсамі, вырашэнне пытання неабходнасці фінансавання адпаведнай навучальнай установы за дзяржаўны кошт, зацвярджэнне персаналу. Вырашэннем асноўных праблем, звязаных з ажыццяўленнем аддукцыйнага прадэса ў Мінску, займаліся павятовы школьні інспектар А. Лянкоўскі [1, л. 47]. Частку сваіх асноўных абавязкаў сі пераклаў на плечы секцыі асветы і грамадскай апекі магістрата Мінска. Менавіта з бюджета дадзенай секцыі і адбывалася фінансаванне большасці навучальных установ горада.

З 1 верасня 1919 г. па 1 студзеня 1920 г. на ўтрыманні секцыі асветы і грамадскай апекі знаходзілася 33 з 65 існуючых у горадзе ніжэйшых пачатковых школ, 6 з 20 існуючых вышэйшых пачатковых школ. Калі прааналізаваць асноўныя выдаткі, звязаныя з фінансаваннем навучальных установ, то большасць з іх прыходзіцца на ўтрыманне персаналу — 65 % (742 500 польскіх марак) [1, л. 25]. Сярэдняя заработка плата на-

таўніка ў пачатковай школе Мінска складала 1000 марак. У парадаўнанні — настаўнік пачатковай школы ў Мінскім павеце атрымоўваў 300—500 марак [2, л. 254]. Заработка плата залежыла ў дадзеным выпадку ад памераў бюджета, магчымасці павелічэння даходаў з мясцовых рэсурсаў (падаткаў, розных збораў). Другой па велічыні формай выдаткаў былі выдаткі на апал і асвяленне школьніх памяшканняў — 28 % (321 750 марак). Таксама выдаткоўваліся сродкі на арэнду і рамонт памяшканняў — каля 5 % (61 875 марак) ад агульных памераў выдаткаў, на розныя гаспадарчыя патрэбы — 2 % (16 500 марак) [2, л. 25].

Акрамя фінансавання навучальных установ за кошт сектыі асветы і грамадскай апекі магістрата Мінска, утриманне адбывалася і прыватным чынам: за кошт школьніх нацыянальных рад (32 најчэйшыя пачатковыя школы, 14 вышэйших пачатковых школ) [3, л. 36]. У Мінску ў 1919—1920 гг. існавала чатыры такія школьнія рады: Беларуская Школьная Рада Мінішчыны, Польская Школьная Рада зямлі Мінскай, школьнія аддзелы Яўрэйскай Гміны і Татарскай Гміны.

Фінансаванне навучальных установ Мінска ў 1919—1920 гг. адбывалася двумя шляхамі — дзяржаўным і прыватным чынам. Найлепш былі забяспечаны тыя навучальныя ўстановы, фінансаванне якіх ішло за дзяржаўны кошт.

#### *Lітаратура*

1. Нацыянальны Архіў Рэспублікі Беларусь. — Фонд 603. — Воп. 1. — Спр. 9. Протоколы заседаний школьнай комиссии при секціи Просвещения Магістрата и сметы расходов на содержание школ. — 60 л.
2. Нацыянальны Архіў Рэспублікі Беларусь. — Фонд. 603. — Воп. 1. — Спр. 11. Переписка с культурно-просветительным отделом Белорусской военной комиссии, школами и приютами по финансовым вопросам (финансирование офицерских курсов, снабжение приютов). — 341 л.
3. Нацыянальны Архіў Рэспублікі Беларусь. — Фонд. 604. — Воп. 1. — Спр. 3. Переписка с секціей Просвещения Минского Магістрата об обучении на белорусском языке в школах. — 485 л.

*A.C. Кордюков  
БГЭУ(Мінск)*

### ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 1944—1950 ГГ. НА ПРИМЕРЕ КОБРИНЩИНЫ: ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ И ЭНТУЗИАЗМА. ИСТОРИЯ КОБРИНСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

I. Актуальность и выбор темы исследования определены следующими факторами.

214

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□.  
□□□□□□□□□.  
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□. □□□□□□□□□.